

Савецкая беларусь

Орган Цэнтральнага Выканайчага Камітэту Саветаў БССР.

8-мы год выдання.

Польскі фашизм наступае.

Вестка аб тым, што пазалежная сялянская партыя і Беларуская Грамада абвешчаны пештальнымі арганізацыямі не зьяўляюцца для нас нечаканай. Мы бачым, што з днё арышту беларускіх дэпутатаў польскага сойму, фашискі ўрад Пілсудзкага ніца адну хвіліну не сунывал арышту рабочых і сялян-грамадаўцаў, не перастаў душыць іх самым жорсткім рэпресіямі. І вось. Грамада, якая дзеянічала ў межах польскай кастытуцыі, зараз, як треба было, і чакаць, абвешчана нелегальным. Што гэта азначае? А гэта значыць, што ўрад Пілсудзкага наставіў сваім заданнем як найхутчай зьнішчыць нацыянальна-рэвалюцыйны і культурны рух нацменшасці Польшчы ў tym ліку і беларускай. Польскі ўрад толькі для адводу вачей стравеца знаўці абвінавачанне грамадаўцаў нібыта ў прыхильнасці да камуністык. На самой жа спрабе тэрор гэты чыніцца з іншай мэтай, па іншай прычыне. Мы бачым, што польскі ўрад імкнецца з каранімі зьнішчыць уесь беларускі нацыянальны і культурны рух.

Аб гэтым яскрава съведчать такі факты, як зьнішчэнне беларускіх школ, зьнішчэнне ўсіх беларускіх культурных арганізацый. Польскі ўрад вельмі «хітра» падыходзіць да ажыццяўлення сваіх мэт. Так, напрыклад, каб зачыніць беларускую гімназію ў Вільні і Радашковічах, настаўнікі гэтых гімназій абрываюцца «неблаганадзейнымі» людзмі і ім забараняюцца займаць пасады. А яшчэ да гэтага куратар віленскай школьнай акругі дае загад, каб абавязкова ва ўсіх малодзічных класах прыватных на польскіх гімназіях гісторыя Польшчы выкладалася на польскай мове. Гэта яшчэ не быўвало (пават пры Станіславе Грабескім) удар па школах нацменшасці ў tym ліку і беларускай.

Гэта відавочнае руйнаванне беларускай культуры, зьнішчэнне беларускіх школ выклікае дэкоры нават з боку беларускай эндыцкай прэзы, які орган сялянскага салозу. «Сялянская Гіва» піша, што такая чыннасць з боку польскага ўраду «пашкодзіць толькі польскі дзяржаве, дэлая таго, што выклікае антаганізм і хваляваньні, якія яшчэ піл згладзіліся з нашай памяці, а таксама павілічаць тую пропасць, якая і база гэтага існенія паміж польскімі урадамі і беларусамі!»

Мы бачым, нават і ты, хто пасля майскага перавароту апынуўся ў лягеры Пілсудзкага, сігоныя начынаюць разумець да чаго відець дыктатуру фашистых.

Пілсудзкі імкнецца ў крыўі затапіць нацыянальна-рэвалюцыйны рух, ён хоча турмы і вастрыгі перапоўніць рабочымі і сялянамі, якія на маюць больш сілы несці ланцугі наядой. Гэтым самым фашискі дыктатар хоча заманаваць сваю ўладу і пасправаваць ажыццяўленіе «заветных мары». Разгром рэвалюцыйных арганізацый польскі ўрад хоча ўмацаваць сваё становішча, пічыльней згуртаваць свае сілы, каб быць пагроза для суседніх дзяржаў.

Іх-жа разумець заявы самага Пілсудзкага і яго аднадумцаў, што Польшча хоча жыць мірна, што ява імкнецца да добрачуседзкіх адносін? Гэта толькі слова. На спрабе-ж мы бачым, што польскі фашизм спрабуе наступаць. Мы гэта павінны памітаваць, мы да гэтага павінны быць заўёзды гатовы.

Хвала пратистаў, якія праакіцаліся па Савецкай Беларусі з прычыны арышту сяброў Грамады, паказала на сколькі нашы рабочыя і сяляніне абўраны тымі зыдзікамі і гвалтамі, якія чыніцца польскім фашизмам над сялянамі і рабочымі Заходу. Беларусі.

Сяляне і рабочыя Савецкай Беларусі і зараз будуть выносиць свае гарачыя пратэсты супрэсіі арміі і катаваніем фашыскім урадам братоў працоўных. Заходній Беларусі і пасыльнаю ахвяраю дапамогуць ім, каб як даць памерці ад голаду і холаду ў турмах панскої Польшчы.

НАРАДА ПІЛСУДЗКАГА З ПАТЕ- КАМ АБ УГАВОРЫ З СССР.

ВІШВАВА, 22-III. Учора адбылася нарада Пілсудзкага з Залескім і польскім пасыльнымі камітэтамі у Маскве. Патэкам.

Згодна паведамленню газеты «Глос Правды», адговарвалася пытаньне аб гарантыйным угаворы з СССР.

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА:		ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:		ПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІІ:	
На 1 месец	70 к.	За радыкіонікі пасля тэксту — р. 50 к.		За 1 дакумент	85 кал.
3	2 р. — к.	За радыкіонікі пасля тэксту 1 р. — к.		кошыкі дадатковы	15
6	4 р. — к.	За радыкіонікі перад тэкстам 1 р. 50 к.		Бесправную і чырвонаармейцы	за дакумент
1 год	7 р. — к.	Сыпеніны — на 50 проц. дарожкі.		За кошыкі дадатковы	5
		Звыш тарыфу бірэцца 10 проц. налогу.		Публікацыі ЗАГС'у — 3 руб.	

Падпіска прымаецца ў кантормы газеты, за ўсіх аддзяленнях Беларускага Дзяржавнага Выдавецтва і за ўсіх пашт.-тэл. канторах.

Абвешчаны канторы газеты: Менск, рог Ленінскай і Карла

Маркса (2-і дом Саветаў). Тэл. рэдакцыі № 478—
Тэл. рэдактара № 769.—Тэл. канторы № 244.

Кошт нумару — 4 кап.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА.

№ 67 (1959) Чацьвер, 24-га сакавіка 1927 г.

Новы этап „Маральнага аздаравлення“ Польшчы.

УСЕ ЛЕВЫЯ РАБОЧА-СЯЛЯНСКІЯ ЗГУРТАВАНЫ АБВЕШЧАНЫ НЕЛЕГАЛЬНЫМІ. — ПАМЯШКАНЬНІ АРГАНІЗАЦІЙ НЕЗАЛЕЖНАЕ СЯЛЯНСКАЕ ПАРТЫІ і БЕЛАРУСКАЕ ГРАМАДЫ АПЯЧАТАНЫ. — ШМАТ ЧЛЕНАЎ ГЭТЫХ АРГАНІЗАЦІЙ АРЫШТАВАНА.

РАЗГРОМ АРГАНІЗАЦІЙ ГРАМАДЫ і НЕЗАЛЕЖНАЕ СЯЛЯНСКАЕ ПАРТЫІ. ВОБЫСКІ і АРЫШТЫ ДЗЕЯЧОУ АБДВОВЫХ ПАРТЫІ.

ВАРШАВА, 23-III. У звязку з абвішчэннем незалежнае сялянскае партыі і сярэдніе сялянскае партыі і Беларускага Грамады нелегальнымі, у Варшаве і правінцыях адбываюцца вобыскі на кватэрах дзеячоу гэтых партыі.

У Варшаве апячатаны памяшканіе сялянскае партыі і Беларускага Грамады. Апроч таго, апячатаны паведамленыі аб арыштаваніях дзеячоу абедзвюх партыі.

Незалежная сял. партыя не прызнае свайго распуску.

Праванакійныя спробы паліцыі скампраметаваць партыю.

В ВІШВАВА, 22-III. Старшыня парламента Беларускага клубу незалежнае сялянскае партыі Федаркевіч адбываецца ў друку заяву. У ёй гаворыцца, што незалежная сялянскае партыя не прызнае незаконнае пасланыі міністра ўнутраных спраў аб абрываючымі нелегальнымі памяшканійні арганізацыі незалежнае сялянскае партыі, прычым у некаторых мяесцох рабіцца спробы падкінуць у памяшканіе сялянскай партыі падлітарату якая мя мае нічога агульнага з мястамі і задачамі незалежнае сялянскае партыі.

Паход на беларускія гімназіі.

Загад аб звальненні настаўнікаў з віленскіх гімназій.

Віленская Беларуская гімназія атрымала ад школьнага «куратора» паведамленіе, што піцы настаўнікаў гэтага гімназіі павінны быць зволіены з іншага гімназіі ў падыходзімым жыцці прымаю чынны ўздел адні толькі Савіцкі, які зъяўліце старшыней Беларускага Нацыянальнага Бачітэту ў Вільні.

Усе іншыя настаўнікі абсалютна не звязаны і з ілюю «падліткам».

Зачыненіе Беларускага гімназіі ў Радашковічах.

Радашковіцкая Беларуская гімназія атрымала паведамленыне польскіе ўлады, што дадзены ёй «канцэспі» канчавацца з канцом гэтага школьнага года.

Шмат настаўнікаў гэтай гімназіі прызнаны польскімі урадам, як «неблаганадзежны».

Гвалты над беларускім друкам.

Канфіскацыя беларускага газеты.

Па загаду адміністрацыйнае ўлады канфіскацыі № 4-ы Беларускага газеты «Наша Воля» з амашчанымі ў ёй артыкуламі і заметкамі: 1) Інтар'оляцыя ў справе адозвы «Лігі абароны праў чалавека і грамадзяніна» (перадрук з канфіскаванага нумара «Работніка» з пропукам вастрайшых месц); 2) Грамадзянка ахвярнасць 3) «Беларускі Дзень», 4) уесь адзес карэспандэнцыі з вёслы.

Арышт беларускага рэдактара.

Паліцыя арыштавала рэдактара беларускага газеты: «Наша Воля» — Машару. Апошні пераведзены ў Глыбоцкую турму.

У звязку з гэтым арыштам газета «Наша Воля» — зачынілася.

Новая беларуская газета — адна-днёўка.

Вышла з друку беларуская газета — аднаднёўка пад назваю: «Наша Воля».

Нанкін у руках нацыянальных войск.

РЭВАЛЮЦЫЙНЫЯ ЧАСЫ ЗАЙШЛІ НА 90 ВЁРСТ У ТЫЛ НАНКІНА.

У ШАНХАІ АБРАНЫ НОВЫ РЭВАЛЮЦЫЙНЫ ЎРАД.

Нанкін заняты кантонцамі.

Пі-Шу-Чэн падайшоў на бок нацыянальнага ўраду.

ЛЕНДІН, 22-III. Згодна атрыманых тут паведамленняў, ранейшы чжан-цзун-чайнаўскі камісар абароны Шанхая Пі-Шу-Чэн перайшоў на бок нацыянальнага ўрада і назначан камандірам адні з нацыянальных армій.

Часовы нацыянальна-рэвалюцыйны ўрад Шанхаю.

Сёняні раніцой на пасяджэнні выканкому канфэрэнцыі народных дэлегатаў быў абраны часовы ўрад Шанхая, на аснове камітэцкай сістэмы, ухваленае ў нацыянальным ўрадзе. Урад складаецца з 12-ці асоб, у тым ліку некалькіх каміністў, з якіх 1 прадстаўляе непарэздану шанхайскую арганізацыю кампарты, і некалькіх рабочых. У абраны камітэт уключаны прадстаўнікі гандлёвых палатаў, члены вулічных гандляроў, студэнтаў і інтэлігенцыі.

Склад ўраду.

ШАНХАЙ, 23-III. У абраны часовы ўрад наўчнымі камітэтамі канфэрэнцыі народных дэлегатаў звязаны з новы ўрад правінцыі Цзянсу. Увайшлі прадстаўнікі нацыянальнага ўраду, два прадстаўнікі Гаміндзану, два прадстаўнікі практічнай кампарты, два прадстаўнікі гандлёвых палатаў, два прадстаўнікі два прадстаўнікі рэйонных практічнай кампарты, два прадстаўнікі студэнтаў і ад асоб вольных прафесій.

«Глос Правды»

(Працла телеграм на 2-й стар.).

Шлях кантонцаў ад Сунцзяну да Шанхаю.

Тысячы палонных пад Сунцзянам. — Растрэл на месцы атраду беларускіх кантонцаў у бойніх заходах за Шанхай.

ШАНХАЙ, 23-III. У бойцы пад Сунцзянам нацыянальнае войска, якое разам з панцырнымі поездам ўсё яшчэ трималася ў раёне Паўночнай Чынзін (90 кіламетраў на паўночны ўсход ад Нанкіну) і самы Чынзін.

ПОЛЬШЧЫ ПАГРАЖАЕ АГУЛЬНАЯ СТАЧКА Ў СЯРНІКОВАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ.

6-га сакавіка адбылася нарада делегатаў рабочых усіх сярніковых фабрык у Польшчы, на якой аднагадосна была прыната пастанова—заявіць прамыслоўцам ультыматуўны патрабаваны ў справе павялічэння заработка.

Калі прамыслоўцы не дадуць адказу, будзе адбешчана агульная забастоўка ва ўсіх сярніковых фабрыках Польшчы.

Як ведома, сярніковая прамысловасць у Польшчы знаходзіцца пад манаполійнага капіталу, дык треба думатъ, што барацьба будзе асабліва ціжко.

Крылавая сутычка паліцыі з беспрацоўнымі.

«Роботнік» паведамляе аб крылавым здарэні ў Чанстахове. Грамада беспрацоўных сабралася перад фабрыкою «Ульен», якая, як было адвесташана, патрабуе аж 400 работых.

Аказаўша, што треба толькі 40...

Грамада беспрацоўных, надзеі якіх былі ашуканы, уварвалася ў будынак фірмы і ўрадаваў установы «Пасрэдніцтва Працы».

Была выкліканы паліцыя, якая распачала стряляніну па беспрацоўных, у выніку чаму паранена больш дзесятка беспрацоўных.

Супроць уціску ў Заходній Беларусі.

Ліст таварыства палітэмігрантаў Захадній Беларусі да палітвізіяной Польшчы.

Царагія таварыши!

Таварыства палітычных эмігрантаў Заходній Беларусі, яднаючы ў сваіх шэратах палітэмігрантаў з Заходнім Беларусі, якія найшли прытулак у рабоча-сляянскай дзяржаве ад белафысцкага тэору і вырваны з астрогаў і засынкаў Польшчы, пазбаўленыя мягчымасці асабістым уделам у рэвалюцыйна-вызваленчай барацьбе рабочых і сляянскіх масаў Заходній Беларусі даць непасрэдную прайтычную дапамогу Вам, дарагія таварыши, вязням каліту, —ставіць сваёй імяніцца зрабіць Вам матар'альную і маральную дапамогу, каб падтрымачыць Вашу сілу, веру і бадзёрасць да будучай барацьбы.

Наша таварыства налічвае ў сваіх шэратах многа таварышоў, якія перажылі ўсю жудасць польскіх засынкаў і астрогаў і памітуючы аб памянутых і ёшчэ зняволеных у іх, ухваліла ўзім шафства над паліт. зняволенімі Віленскага астрогу, каб аказаць Вам матар'альную і маральную дапамогу.

Таварыства, выказваючы надзею, што недалёка той час, калі астрог, у якіх Вы зняволены, будуть выкарыстаны для бела-фашистскай буржуазіі і памешчыкай, каб гэтым забясьціць міране і спакойна будаўніцтва на пансій, а савецкай рабоча-сляянской Заходній Беларусі.

Партыя Бартэля арганізуе штрэйк-брэхероў.

«Роботнік» паведамляе, што ў памяшканні «Клубу Працы» (партыя віц-прем'єра Бартэля) адбыўся сход розных «рабочых», на якім адзін з лідераў «Клубу» заклікаў да арганізацыі штрэйк-брэхерскіх груп для ламання забастоўкі.

Забастоўка беластоціх ткачоў.

Беластоці прафесійнай саюз ткачоў пастанові аблісціць забастоўку рабочых беластоцкіх ткацкіх фабрык.

У САЮЗНЫХ РЭСПУБЛІКАХ.

Да 4-га Усесаюзнага зъезду саветаў.

(З артыкулу старшыні ЦВК СССР тав. Калініна).

МАСКАВА, 23-III. У артыкуле «Да 4-га Усесаюзнага зъезду саветаў» Калінін піша:

«15-га красавіка адчыненца 4-ты Усесаюзны зъезд саветаў. З-ци зъезд адбываўся амаль два гады таму назад. За мінулы час гаспадарка нашага краю зрабіла значныя крокі наперад. Канчатцца наш першы аднаўленчы перыяд і высоўваецца на чаргу новы, так званы рэканструкцыйны, існаўнік якога — у пераванструіраваны прамысловасць Саюзу ў адпаведнасці з патрабаваніем краю, яго базай сырэвіны, задаваленінем нацыянальных імкненій і запытам рабоча-сляянскага рынку.

Урошце, галоўнае патрабаванне прамыловасці, якай развязваецца і патрабуе ўмошненага вырабу аbstыльвання для фабрык і заводаў, зьяўлінца пераванструіраваныя самых прадпрыемстваў у адпаведнасці з тэхнічнымі дасягненнямі ў даных галінах, якія гаворяць, рэканструкція вытворчасці.

Посылехі сельскае гаспадаркі на так іскра-

вы, бо яна вінадала ў сваёй вытворчасці таб модна, як прамыловасць. Значыць, аднаўленчыя сельскае гаспадаркі адбываюцца больш плиннейна, больш паколькі тэмпам.

У сёлетні годзе (калі, зразумела, на зверыцца вілікага неуряджаю) яна дасягне даваеннага ўзроўню ці будзе надаўшэю да яго. Тут пытанне новая задача перад савецкім урадам: інтенсіфікацыя сельскае гаспадаркі, якая, зразумела, можа быць прароблена толькі з дапамогаю прамыловасці.

На пытанне аб разывіцці сельскае гаспадаркі ў звязку з індустрыялізацыяй краю, які відаць, зъездам будзе звернута значная ўвага.

У павестцы зъезду стаіць пытанне аб абароне краю (дакладаў Вараніцава). Нашы зъезды заўсёды аддавалі ўвагу будаўніцтву Чырвонай арміі. Бязумоўна, у асобе зъезду саветаў Саюзу, народ выканаў сваю шырокаўную сувязь з Чырвонай арміяй і глыбокую ўвагу да посьпеху яе будаўніцтва.

Просьба бастуючых мэксіканскіх транспартнікаў аб дапамозе.

ЦК чыгуначнікаў СССР перавёў бастуючым 50.000 руб.

МАСКАВА, 22-III. ЦК саюзу чыгуначнікаў СССР атрымаў з Мэксікі ад саюзу транспартнікаў такую тэлеграму: Саюз транспортнікаў аваясьці для абароны законных прав 50 тыс. работых усеагульную забастоўку на чыгунках з

17 лютага. У імі работае салідарнасці, просім аказаць маральную і матар'альную дапамогу.

ЦК чыгуначнікаў СССР перавёў мэксіканскому саюзу транспортнікаў 50.000 руб.

2-гі зъезд саветаў польскага райёну Клеўшчыны.

КЛЕУ, 22-III. Зачыніўся наладжаны ў сяле Мархеўскім другі зъезд саветаў польскага райёну. Насыла звычайнай зъездзе делегаты накіраваліся да будынку райвыканкаму, дзе выслушалі перададзеное па радыё прывітанне ад сэкретарата польбюро ЦК УССР(б) Дзяржынскай.

Прывітанне зрабіло вілікое ўражанне. На арганізаваным тут-же мітынзе выступілі т. т. Домбаль, Скарбек і інш.

Пабудова часоваса электрастанцы на «Днепрострое».

ЗАПАРОЖЖА, 20-III. Для «Днепростроя» прымесена з Масквы 12 вагонau з катламі і трубамі для часоваса электрастанцы. Пабудова станицы будзе скончана да нах м-ца.

За новымі землямі.

СВЯРДЛОУСК. Калёнізацийная управа арганізуе экспедыцыю на пауночны Урал для адшукання новых земляў, годных для засяленія. Будуць абыследаваны басейны речак: Паўднёвая Бельма і Таўда. Для падрыхтоўкі экспедыцыі ў Чардынскі край выехаў вучоны Цеплавухаў.

Разводзізве ў Харкаве.

ХАРКАЎ, 20-III. З раніцы на харкаўскіх рэчках распачала значна прыбываць вада. Узвесь калічаста ўтварыліся заторы з леду. Спэцыяльная трабка па барацьбе з разводзізве ўжыла заходы, якімі прагнала лед і дала вольны праход вадзе.

У пізінах калія станцыі Аснова валіта вадою блізка 25 дамоў. Да 8-ай гадзіні вечара ўзвесі вады ў харкаўскіх рэчках узыяліся на адзін метр вышынай ардынцы.

Навуковая экспедыцыя ў Басфор.

СЕВАСТОПАЛЬ. Распачата падрыхтоўка да марскога навуковага экспедыцыі на Басфор, якай арганізуецца марской абсерваторыю і біаэгічнаю станцыю Академіі Навук пад кіраўніцтвам праф. Шакальскага.

Турэцкі ўрад дазволіў экспедыцыі праводзіць працу ў самым Басфоры.

КОЛЬКІ ЗДАБЫВАЕЦЦА ЗОЛАТА ў СССР.

У 1913 годзе на ўсіх залатых прыўскях б. царскай Расеі было здабыта 3.715 пудоў золата. З гэтага дыку маханізованымі спосабамі на буйных і сяредніх прадпрыемствах было здабыта ўсёго 704 пуды, або 19 процентаў; рэшта, 3.011 пудоў, была здабыта старапольскімі арцелямі і дробнымі прадпрыемствамі.

За час імперыі лістчай і грамадзянскай вайны здабыча золата саўсі пала, і да апошнях гадоў гэта галіна народнай гаспадаркі зьяўлілася адной з найбуйнейшых астальных галін прамыловасці СССР. Напрыклад, прадукцыя золатапрамыловасці ў 1925—26 годзе ў парадкунанні з 1913 годам склала ўсяго 52,9 проц., а на бычугах гаспадаркі год вызначаў 52,9 проц. ішчэ да 1924—25 г. было здабыта 1.870 пудоў, а ў 1925—26 г.—1.940 пудоў (павялічэнне ўсяго на 8,7 проц.).

Лік старацельскіх арцеляў і дробных прадпрыемстваў на некаторых прыўскіх зямлях зменіўся з кожным годам: у 1924—25 г. ад старацельў было прынята 56 проц. ўсёй здабычы золата, у 1925—26 г.—52 пр., а на 1926—27 г. паменчана прынадзе 48,5 проц. Такое зменішча лічыцца ненармальным і вельмі шкадным для золатапрамыловасці ў звязку з тым, што ў бліжайшыя гады значна ўзіміць здабычу буйных прадпрыемстваў немагчымы з прычынай адсутнасці сродкаў на гэту справу.

Дзяяць наладжаныя справы здабычы золата, а таксама дзве ўльгінічны золатапрамыловасці на належную вільготу, у Маскве мае быць арганізавана акцыянернае таварыства, усталоўкі якога будуть вынайшыны Савет Народнай Гаспадаркі СССР, Нар. Кам. Грошовых Справаў і Дзяржбанку.

Весткі адусюль.

Спаканыне Чэмберлені з Мусаліні.

БЭРЛІН. «Тэлеграф Уніён» паведамляе, што ў красавіку адбудзеся спаканыне Мусаліні з Чэмберленам, дзе будуць абмеркаваны ўсе кампрамісныя пытанні міжнароднае палітыкі.

Фашысцкая манія велічы.

РЫМ. Вярхоўная фашысцкая рада ўхваліла перайменаваць італьянскую каралеўства і дадзіць яму больш «гучны» тытул.

З гэтага часу Італія будзе называцца «Імперія Романа» (Рымская імперыя), а італьянскі кароль прысвойвае сабе назову імперацата Рымскага імперы.

Янка Б.

Берлін, 12-III-1927 г.

У САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ.

Лясы—сялянам.

(Слуцкая акруга).

Под нацкім аграрнай перанаселенасці значчыка частка лясной плошчы акругі перададаіць у земельны фонд. Па ўсёй акрузе лясным пададдзелам у земельны фонд пералічаецца плошча калі 50.000 дзесяц, што складае 25 проц. усёй лясной плошчы. Пры гэтых тэрэб адзначаіць, што вялікія масывы, голоўныя чынам у Даланавіцкім і Стара-Дароскім лясныцтвах, зьяўлююцца наядубінны і на прыгодны для ажыцця і землебудаўніцтва, пакуль на іх не будуть праведзены мэліярацыйныя работы.

З агульных плошчы ў 50.000 дзесяц, ляжа перадаіць у земельны фонд пакрыта хваёвымі лясамі калі 6.500 дзесяц, з запасам драўніны ў 43.500 куб. саж., і пад лісцівіннымі калі 9.000 дзесяц, з запасам драўніны ў 96.000 куб. саж.

Але тут паўстае такое пытаньне. У агульную плошчу земельнага фонду ўваходзіць шмат земель, якія зьяўлююцца нядобраікаснымі і без паслугаўнага грутоўнага падешвашчэніем іх у сучасны момант не могуць быць скарыстаны для сельска-гаспадарчых патраб. Такім чынам, вострай пытрыбы ў вырубцы гэтых вчасткаў пачынаеся. У мэтах захавання запасаў драўніны (асабліва ва ўмовах акругі небагатай лесам) акрыванкам даручыў акрэмадзелу па жалобах актах абследавання лясныцтва, а ў асобных выпадках (пры заняўленні насельніцтва перадачу му ў працоўнае карыстаньне тае пытанне) праз выезды, дасканальнна высьветліць, якія іменна вчасткі метазгодна вырубіць у гэтых годзе.

Паводле абыследавання, вырубку ўжо треба рабіць толькі на тых вчастках земельнага фонду, якія зьяўлююцца базумоўна прыгоднымі для сельска-гаспадарчага карыстаньня на тых вчастках, якія ўжо ўключаны ў план па земліупарадкаваніі на бягучы год, або ўжо размеркаваны сярод насельніцтва акругі. П.

Зямельныя спрады.

Запасныя фонды не ўпарадкаваны.

(Чарневіцкі сельсавет, Барысаўская р.).

На тэрыторыі Чарневіцкага сельсавету яшчэ да гэтага часу ёсьць шмат неўпарадкаваных седзяніц запаснага фонду.

Штогод гэтая сенажаці размыкаючыяца паміж насельніцтвам на адзін укос у ліпені і жніўні месяцах. Сюлькі непараразименны, спрэчак, а падчас і чуткі на боек вынікае пры размеркаванні, бо кожнаму хочацца атрымаць лепшы кавалак, а гэтых апошніх з году ў год робіцца ўсё меней.

Без гаспадарчага нагляду сенажаці ўсё больш і больш зарастаюць кустамі і дрэнажансай травой.

Мала гэтага! Падыходзіць вясна. І вось, як толькі зъеззе сънег і аж да сэрэдзіны лета, сенажаці запаснога фонду наішчадна стравіўляюцца конімі і іншай сквачнай. А ў выніку: замест 70-80 пудоў сена сяляно атрымліваюць 15-20 пудоў конскага аб'ядздання з дзесяціны.

Пытанье аб сенажаціях запаснога фонду на яго разставіліся насельніцтвам на пленумах сельсавету. Вылучалася нават спэцыяльная камісія здела разгляду і грутоўнага аблеркавання гэтага пытання, але, як кажуць, «воз и ныне там». Пагаварылі — пагаварылі, з вясны адкладлі на восень, з восені — зноў на вясну, а сенажаці гібуюць, насельніцтва скарадзіцца і г. д.

Треба, каму належыць, у прыватнасці райсавіці, зъяўрнуць увагу на гэтага становішча і прынцып належных заходаў дзеля яго зьнішчэння, бо спрада вельмі сур'ёзна, неадкладная і патрабуе тэрміновага развязання.

Ни лепш спрада аbstаіць і з зямельным запасным фондам. У 1921 годзе ўсё фальваркі былі часова размыкаюваны паміж насельніцтвам. Прайшло ўжо шэсць даўжыні лета, што ажыцця туму, што разъмеркаванне было часовасе, зямля зусім спустошана. Ніхто не ішоў ўгойвае, а кожны стараецца высмактаць апошнія сокі. У сучасны момант значчыка частка зямлі зусім не абслеўваецца і ляжыць на падлогам, гэта ў той час, калі навакол шмат малазямельных.

Штогод вясною пры ўчоце зямлі ўзьнікаюць спрэчкі і неparaразмісны, бо ніхто не ведае праўдловай колькасці зямлі, а некаторыя адказваюцца тым, што яны гэтай зямлі ўжо некалькі год не карыстаюцца і ў выніку зямля застаецца не абложанай падаткам. А малаземельныя скардзяцца і кажуць: «аддайце нам зямлю і мы будзем плаціць падатак».

Усё гэтага гаворыць за тое, што райсавіці рабіць зъяўрнуць увагу на становішча запасных фондаў і як-небудзь упарадкаваць пытанье.

А. Ф.

Падрыхтоўка да сяўбы.

Кампанія ў разгары.

(Лагойскі раён, Меншчына).

Сёлета пасляўна кампанія па раёну пачацца досьць святачова.

Загатоўка насеніні праведзіцца камітэтам узаемадамамогі і кредитным таварыствам.

Першым летасці было загатоўлене і раздадзена калі 1500 пуд., а сёлета ўжо загатоўлене насеніні на менш 1000 пудоў, заказана ў кредитным таварыствам 800 п. аўса, 150 пуд.

ячменю ўжо куплена, а ўсю маецца загатоўвіць па плану: БСУ 2000 пуд. аўса і 500 пуд.

ячменю, кредитным таварыствам: 1000 пуд.

аўса, 300 пуд. ячменю, розных культурных траў 5057 пудоў, мінералагічнага угнітавання 225 пуд. і сельска-гаспадарчых машын і прыладаў 139 штук.

Усіх зерначыстых пунктаў адзначана па раёну 13, на якіх працуе 17 розных машын.

Зерначыстые машыны ёсьць у кожным сельсаветзе, апраце Кораньскага, куды прыходзіцца пакіроўваць з другіх сельсаветаў.

Для пратраўлівання насеніні заложана 7 вчасткаў, у саўхозах: Луцішчына, Лагаза, Камуна, Чырвоны Бастрычнік, пас. Ішунішчы, м. Лагойск, Вепрацкая школа і саўхоз Косіна.

Ачыстка насеніні беднае ідзе дарэмена, а хто можа заплаціць, плаціць 2 ці 3 кап. з пуда.

Усю маецца ачысьціць на менш 20 тысяч пудоў, тады калі летасці было ачыщчана 12 тысяч пудоў.

Апрача гэтага, у плане райкаміі значчыца звесны арганізація 13 паказальных вчастакў на падтэх сялян. Для гэтага падшукваюцца

надзейныя, добрыя гаспадары, якія-б пасіралі за вчасткамі, каб на здараўліцца такога зъяўшча, які летасці, што было заложана 30 вчастаку і большасць з іх на толькі ях было паказальнымі, а наставіцца скампрамітавалі сабе, бо-за недалёку ўсе на іх працала. У вёсцы Гасцілівічы будзе заложаны паказальный аграпод калі і сяд, дапамождам у чым звязаніца маскоў сельска-гаспадарчы гуртак. Я. К.

«Мая жонка лепш выдзе, як гэты трывер».

(Шабакі с-с., Зембіні р., Барыс. акр.).

Вясна прышла. Усюды началі рыхтавацца да сяўбы. Не забыўся аб tym, каб было зборожа чыстае, каб пасельніцы з бёлак і селянін Шабакі савету. Прыслыту аграпункт трывер. Да ведаліся аб гэтым сяляні і началі прывозіць зборожа для прачысткі. Папярэдзілі фурманкі з ваколіц. Але ях доўгай была радасць. Трывер не прачышчае зборожа. Гладзелі-гладзелі сяляні, меркавалі меркавалі, —ничога на выхадзіць. Урэшце селянін і кажа: «Мая жонка лепш выдзе, як гэты трывер». Началі разъяліцца.

Прыдзецца, мусіць сёлета сялянам сеяць зборожа разам з залкамі. Гэта відаць з таго, што ўсю ачыщчану толькі 13 пудоў, (10 пуд. пашаніцы і 3 пуды ячменю) зборожа. 14-III аграподам, прыехаўшы і агладзіўшы трывер, забраў яго ад вачей сялянскіх, —бо ён няспраўны.

Ці на лепш было-б агладзіць і праверкы трывер на аграпункце перед прывозам яго ў вёску?

Пашка Дальні.

За разъвіццё сельскай гаспадаркі.

Што вырашыў 3 зъезд земельных работнікаў Мазырскай акругі.

Акруговы зъезд земельных работнікаў, які пачынаўся з 5 па 8 сакавіка, змайсці вырашыні пытання разъвіцця сельскай гаспадаркі акругі.

На пытанню аб пасейкампаниі зъезд адзначыў шмат недахватаваў: наўязка ў рабоце земельных органаў з с.-гасп. кааперацый, слабосеяльгуючыя калектывныя гаспадаркі, а таксама слабая работа сельсаветаў у гэтай галіні.

Зъезд падкрэсліў неабходнасць зъяўрнуць больш увагі на аблегуўчыя рапаграномамі кал. гаспадарак, перавесці на шматпольле земліупарадкаваныя пасёлкі, крэдытаваць іх як насенінем, так і грашамі на закупку жывёлы, зъяўрнуць больш увагі на крэдытаванне беднатаў як грашамі, так і насенінем.

На пытанню аб разъвіцці жывёлагадоўлі зъезд адзначыў, што якасць жывёлы па акруге зусім пізкая, німа добрых племніковадаў, с.-гасп. кааперація маля зъяўртае ўвагі на арганізацію злучных пунктаў, бычых таварыстваў, а таксама слабы пераход на шматпольле земліупарадкаваныя пасёлкі, крэдытаваць іх як насенінем, так і грашамі на закупку жывёлы, зъяўрнуць больш увагі на крэдыту ў раёнах бяз сельсаветаў, а таксама земліупарадкаваныя калектывныя гаспадаркі.

Зъезд на менин удзеліў увагі і мэліярацыйнаму пытанню акругі. У гэтай галіні працы зъездам адзначаны слабы ўздел насеніцтва, а таксама і слабая работа мэліярацыйных таварыстваў, на гэтым чаргу ўстасць старыя работы па земліупарадкаванню, а таксама земліупарадкаваць калектывныя гаспадаркі.

Зъезд на менин удзеліў увагі і мэліярацыйнаму пытанню акругі. У гэтай галіні працы зъездам адзначаны слабы ўздел насеніцтва, а таксама і слабая работа мэліярацыйных таварыстваў, на гэтым чаргу ўстасць старыя работы па земліупарадкаванню, а таксама земліупарадкаваць калектывныя гаспадаркі.

Зъездам было адзначана і слабае аблегуўчыя сел.-гасп. кааперацый, кал. гаспадарак, малочных арцеляў, наўязка плацініў с.-г. каапераціі з земельнымі органамі, разъмеркаванне крэдыту ў раёнах бяз ведама земельных органаў. У далейшым зъезд зъяўрнуў асаблівую ўвагу на лепшыя аблегуўчыя сел.-гасп. кааперацый, кал. гаспадарак, малочных арцеляў, наўязка плацініў с.-г. каапераціі з земельнымі органамі, разъмеркаванне крэдыту ў раёнах бяз ведама земельных органаў. У далейшым зъезд зъяўрнуў асаблівую ўвагу на лепшыя аблегуўчыя сел.-гасп. кааперацый, кал. гаспадарак, малочных арцеляў, наўязка плацініў с.-г. каапераціі з земельнымі органамі, разъмеркаванне крэдыту ў раёнах бяз ведама земельных органаў. У далейшым зъезд зъяўрнуў асаблівую ўвагу на лепшыя аблегуўчыя сел.-гасп. кааперацый, кал. гаспадарак, малочных арцеляў, наўязка плацініў с.-г. каапераціі з земельнымі органамі, разъмеркаванне крэдыту ў раёнах бяз ведама земельных органаў.

У далейшым неабходна ў работу па мэліяраціі ўзяць сяляні, якія-б паслужыцца земельных таварыстваў, а таксама земліупарадкаваніі.

Зъездам было адзначана і слабае аблегуўчыя сел.-гасп. кааперацый, кал. гаспадарак, малочных арцеляў, наўязка плацініў с.-г. каапераціі з земельнымі органамі, разъмеркаванне крэдыту ў раёнах бяз ведама земельных органаў.

Было шмат і іншых воражых адносін з боку так званых «бухгалтарскіх спэцыяў» да беларусізованы, на якіх яшчэ на будзе застанаўліцца, ба вядома, што пакамісія да гэтых «канцлерскіх спэцыяў» падвойдзе так, як гэта і павінна быць.

Але-ж траба застанаўліцца і ба тым, што зъяўшча, якія-б паслужыцца земельных таварыстваў, да беларусізованы, на якіх яшчэ на будзе застанаўліцца, ба вядома, што пакамісія да гэтых «канцлерскіх спэцыяў» падвойдзе так, як гэта і павінна быць.

Придзецца, мусіць сёлета сялянам сеяць зборожа, якія-б паслужыцца земельных таварыстваў, а таксама земліупарадкаваніі.

Было шмат і іншых воражых адносін з боку так званых «бухгалтарскіх спэцыяў» да беларусізованы, на якіх яшчэ на будзе застанаўліцца, ба вядома, што пакамісія да гэтых «канцлерскіх спэцыя

ЗА ЗЬНІЖЕНЬНЕ ЦЭН.

Зроблена на шмат.

(Марійская аируга).

На 1 студзеня г.-г. у пароўнанні з 1 мая 1926 г., агульнае зьніжэнне рэвінчынных цэн па ўсіх таварах у пасобных арганізаціях акругі— даю: па аксаюзу спажывецкай кааперацыі— на 3 проц., па Магілёўскому ЦРК—на 8,1 проц. і ў сельскіх мясцовасцях (па 10 спажывецкіх таварах)—на 3,7 проц.

Найбольшое зьніжэнне адбываецца ў горадзе—у прыватнасці, у ЦРК і значнае слабей на вёсцы.

Па асобых таварах дасыгнута гэткае зьніжэнне: па цукар— па аксаюзу спажывецкай кааперацыі рэвінчынных цэн зьніжаны на 9,7 проц., па ЦРК—на 9,6 проц., па баваўнічым тавары (галоўным чынам, па паркаль) па абедзвюх арганізаціях цэн зьніжаны на 5 проц., па сунку па аксаюзу спажывецкай кааперацыі— на 1,9 проц., па ЦРК—на 2,5 проц. Больш значнае зьніжэнне па аксаюзу па палатно—7 проц. і па ЦРК на чугун—11,1 проц., на падашву—10,6 проц.

Ёсьць некаторое зьніжэнне ў каапераціі гандлёвых выдаткаў: па аксаюзу гандлёвых выдаткаў зьніжаны ў 3 квартале мінулага году на 5 проц., па 4 квартале—на 5,1 проц. і ў першым квартале г.-г.—на 4,2 проц. Па ЦРК гандлёвые выдаткі зьнікліся з 8,8 проц. да 8,3 проц.

Зьніжэнне надбавак на тавары па аксаюзу ў 3 квартале мінулага году дало 7,1 проц., а ў 1 квартале г.-г.—5,1 проц.

П.

Прыватным гандлярам не падабаецца.

(Г. Нова-Барысаў).

Дырэктывы аб зьніжэнні цэн ажыццяўляюцца. У Нова-Барысаве па ўсіх магазынах ЦРК цэн зьніжаны на тавары на 10 проц.

Палітыка зьніжэння цэн вельмі не падабаецца прыватним гандлярам. Гэткае, што называецца, яму не паносу,—бо, пачасаўшы патыкнуцу, прыватны гандляр прымушан таксама цигнунца за каапераційны зьніжак цэн.

Чорт яго ведае, што цяпер робіцца! Нікакі не даюць гэтак зьніжэннем,—кажуць прыватні.

Добра робіць,—адказваюць ім рабочы і ўсе ты, каго высокія цэн білі па кішэні.

Зьніжэнне цэн мае яшча значачненне ў барацьбе з безгаспадарчысцю, з разбуханнем штатаў і г. д. Восьмем для прыкладу Нова-Барысаў, у якім былі трох юніверсальных магазыны, прычым адзін быў лішні, бо два свядода могучы абслу́жыць грамадзян Нова-Барысава. Толькі зьніжэнне цэн прымусіла нашых праўлененіяў ліквідаваць адзін магазын і тым самым зменіць накладныя расходы.

Практыка некалькіх дзён гандлю—паслья ліквідавання аднога магазына паказала, што для жыцця Нова-Барысава ён пікага значання на меў, бо гандаль ідзе, як ішоў і раней.

Б. Ч.

Зьніжэнне „па узьдзенску“.

Газеты вожны дзень пішуць аб зьніжэнні цен, падверсльвачою, што гэта зьніжэнне—важнейшая задача ў партыі, так і ўсё рабочае клясы, але пайшчыкі Узьдзенскага спажывецкага таварыства «Змычка» на наўта веरаць гэтаму, бо праўленне таварыства неяк нарухава ідзе па шляху зьніжэння цэн.

Да самага сакавіка г. г. «Змычка» гандлявалася цукрам-рафінадам па 80 кап. за кг, і газай па 6 з пал. кап. за 400 грам., а суседзіх з Магільна, Лоши і інш. предавалі гэты са-мы цукар па 75 кап. за кг, і туго саму газу па 6 кап. за 400 грам. У выніку гэтага на-ват пайшчыкі сталі пераходзіць у другія таварысты.

А калі мы заглянем у кааперацыйную ста-лоўку, дык там як баштавала шклянка чаю 4 кап. да зьніжэнных цэн на цукар, так і цяпер пайшчыкі сталі пераходзіць у другія таварысты.

А калі мы заглянем у кааперацыйную ста-лоўку, дык там як баштавала шклянка чаю 4 кап. да зьніжэнных цэн на цукар, так і цяпер пайшчыкі сталі пераходзіць у другія таварысты.

Але на гэтых раз, гэта не паэт і на пісменьнікі (хадзя, вядома, як можа быць, каб пры воль-касцыі нашых паэтав іх не было і ў Нар. Кам. Аховы Здароўя), не сёсніні георгія капы-лярні Нар. Кам. Аховы Здароўя гэта таленавіты, геніяльны, надзвычайны палітык!

Сталі гэты палітыкі надоечы ў позу, дык гаркіне загад:

— На траба пісаць паперы пабеларуску? Гэтая папера вам недля рекламы!—і ткні ў геніяльны палітык пальцам на паперу.

Маленькі фэльетон.

ПАЛІТЫКІ З „НАРКАМЗДРАВА“.

Цудоўная наша краіна!

Невядомая!..

І як мы ёсць, нашую краіну, яшча малы вы-вучаец...

Бо толькі па наядбайніці сваёй мы на гэ-так часта знаходзім гэтае неядомасце на толькі ў нетрах, альбо у паветры, але, пашукаўшы, мы ўбачым у нашай краіне і надзвычайнае сирод людзей...

І мы знаходзім гэтае неядомасце на толькі ў нетрах, альбо у паветры, але, пашукаўшы, мы ўбачым у нашай краіне і надзвычайнае сирод людзей...

Есьць у нас таленты і ў Нар. Кам. Аховы Здароўя.

Але на гэтых раз, гэта не паэт і на пісменьнікі (хадзя, вядома, як можа быць, каб пры воль-касцыі нашых паэтав іх не было і ў Нар. Кам. Аховы Здароўя), не сёсніні георгія капы-лярні Нар. Кам. Аховы Здароўя гэта таленавіты, геніяльны, надзвычайны палітык!

Выходзіць—нельга!

Прабатайце-ж, адвечны багі палітыка!

НКАЗдароўя і безабаронны думкі фэльета-

ністых.

А ўсім служачым, нават самым бясстрашным,

жудасна зрабілася...

Даўва.. Яшча-б як жудасна будзе, калі га-тых палітыкам быў сам інспектар лячыбнага аддзела Нар. Кам. Ахов. Здароўя т. Кантар.

Вось, значыць, чым, тав. Кантар, мы іншы раз думас.

Беларуская мова, значыць, у нас толькі для

рэвішнія нацпрытаньні...

Знічыць, як хочаце вы, тав. Кантар, каб у НКАЗдароўя ўжывалі беларускую мову?

А мы думалі, што хадзя на 10-ых годзе Кастр-ричнікавай рэвалюцыі можна зьнішчыць па-

літычную пісменнасць.

Выходзіць—нельга!

Прабатайце-ж, адвечны багі палітыка!

НКАЗдароўя і безабаронны думкі фэльета-

ністых.

Алёша.

ГРАМАДЗКІЯ РАБОТЫ Ў СЕЛЕНТІМ СЭЗОНЕ.

Да грамадзкіх работ некаторыя гарады ВССР

ужо прыступілі. Так, работы ужо праводзяцца ў Мінску, Віцебску і Барысаве. Зразумела, што работы не магіць належна разыніцца, бо пакуль што гэтыя працы не адпавяджаюць кліма-тичным ўмовам. Зараз зямля ўжо стала падсы-хадзя, і ёсьць магчымасць уязыца за працу. У звязку з гэтым НК Працы Беларусі даў рас-параджэнне на месцы прыступіць як найхутчай да грамадзкіх работ і разыніць іх у шы-рокім масштабе.

Па пляну грамадзкіх работ, які зацвердзіла калегія НК Працы і падала на зацвердзяньне Дзярж. Плні. Камісіі, на работы мас быць вы-карystана 987.000 руб. Гэтыя сродкі дадзі-магчымасць значна пашырыць грамадзкія ра-боты, у пароўнанні з леташнім годам, але у звязку з далучаннем да ВССР Гомелю і Рэ-чыцы, і з прычыны вылучэння на долю гэтых гарадоў з агульнай сумы 200.000 руб., грамадзкія работы будуть пашыраны наязнічна.

Па асобых аkrupах гэтыя сродкі НК Працы разымеркаваюць наступным чынам: для Мінску—270.000 р., Віцебску—210.000 р., Гомелю—190.000 р., Магілёва—100.000 р., Барысаву—100.000 руб., Барысава—68.000 р., Рэчыцы—14.900 р., Полацку—10.000 р., Калінінску—6.000 р., Ворши—10.000 р. і Слуцку—6.000 руб. Па Мазыру, пакуль што, вестак не ёсць.

НК Працы распрацаваюць новую інструкцыю па правядзенню грамадзкіх работ, якія пакі-рована ў бок большага ўцігнення ў працу певных афіліацій.

У. С.

Практична мінукага, слаба пастаўлені вузот попыту насељніцтва і яго хістанина на саюнах. Самі прын-цыны і тэхніка плянаванья на ўсім ясная для на-звайваючай.

Закупка тавару перацывальніца пастаўлені і до-рага абыходзіца каапераціі. На гэзды на на-личчя генэральных дагавораў і працтвінства БКС у Мінске і Ленінградзе, практикуюцца камандроўкі ў вялікай колькасці. Існуюць абураючыя звычай: калі на месцы не прасочыць за адпраўкай заказу, табе прышлюць самы ногдны хлам. Да гэтага часу існу-юць супстрэчныя перевозкі. Плянаваньць у разымеркаваны тавару адсупствіе.

Белкаапсауз адпускаюць спажывецкіх таварыў, ці агравічных таварыў, але з пакупамі на ўсіх місцох складаюць. Са складаў на ўсіх місцох складаюць.

На ўсім добра пастаўлені захаванье тавару. Німа систэмы і параху. Альяндровы тавары рас-кіданы ў розных місцох складаюць. Са складаў на ўсіх місцох складаюць.

На ўсім добра пастаўлені захаванье тавару. Німа систэмы і параху. Альяндровы тавары рас-кіданы ў розных місцох складаюць. Са складаў на ўсіх місцох складаюць.

На ўсім добра пастаўлені захаванье тавару. Німа систэмы і параху. Альяндровы тавары рас-кіданы ў розных місцох складаюць. Са складаў на ўсіх місцох складаюць.

На ўсім добра пастаўлені захаванье тавару. Німа систэмы і параху. Альяндровы тавары рас-кіданы ў розных місцох складаюць. Са складаў на ўсіх місцох складаюць.

На ўсім добра пастаўлені захаванье тавару. Німа систэмы і параху. Альяндровы тавары рас-кіданы ў розных місцох складаюць. Са складаў на ўсіх місцох складаюць.

РАШУЧЫЯ КРОКІ Ў СПРАВЕ БЕЛАРУСІЗАЦІІ.

На апошнім пасяджэнні Менская аkrуговая нацкамісія разглядала ступень правядзеных беларусізаций у некаторых установах. Нацкамісія пастановіла:

1. Абвясьціць выгавар натарыусу Гоф-ману за слабое правядзеніе беларусізаціі ў натарыяльнай канторы, а супрацоўнікаў канторы палірэздзіць, што, у вы-

падку невывучэнья беларускай мовы да наступнай праверкі яны будуть зволы-нены з працы.

2. Нацкамісіі лічыць неадходным не дапус-циць да працы (да выступленія ў судох) у працягу аднаго месяца праваабаронцаў Лішыц, Б. Левін і Карп-Лапаціну за невывучэнье беларускай мовы.

3. Менскай Біржы Працы нацкамісія запра-панавала падрыхтаваць беспрацоўных, якія будуть беларускую мову, для замяшчэння імі тых супрацоўнікаў установы, якія будуть зволяць звальняцца за невывучэнье беларускай мовы.

4. З 28-га сакавіка пачаць праверку веда-беларускай мовы ў савецкіх, гаспадарчых, ка-аперацыйных і гандлёвых установах, прадста-ўніцах і іх адзінкамі.

Нядына ў Менску адбыўся зъезд аkrуговых загадчыкаў лічнымі пададзеламі. Дзяловіта агаварваліся розных пытаньні лічное справы. Прамоўцы у спрэчках горача адзначалі ўсе не-нормальна

ХРОНІКА.

Выпуск кваліфікованых рабочых. На Менскіх курсах Центральнага Інстытуту Прамы распачаўся выпуск беспрацоўных, якіх лягася паступіць на курсы да атрымання кваліфікацыі.

Да заміку дапушчана 80 сълесараў і 60 кавалёў.

Мэдзыцінскі аглед рабочай моладзі ва ўсебеларускім масцеце начынацца ў красавіку. На арганізацыйныя выдаткі па правядзенню агледу адпушчана 3.000 руб. Аглед моладзі будзе праводзіцца ў маскоўскіх дыспансерах.

Дэлегацыя на падшэфны лінкор ЛКСМБ паслаў на падшэфны лінкор «Парыская Комуніз» дэлегацыю ў складзе 70 чалавек. Дэлегаты павезлі пімат падарунку, сабраных для маракоў сирод камсамольцаў Беларусі.

Беларусь на ўсіх световых кангресах па глебазнаўству. Вясной сямілетнага году ў Амерыцы мae адыходзіць ўсіх световых кангресах па глебазнаўству.

Ад БССР на кангрес падзея прафэсар Беларускай с.-п. Акадэміі і кіраўнік глябавым досьведамі пры ІБК праф. Я. М. Афанаеў.

У Інбелкульце.

Юбілей Горациага Навуковага т-ва.

20-га сакавіка ў Горках адбылося юбілец падшэфнага, прысьвячанага 2-х гадавому ісправленню Горациага навуковага т-ва па візыту Беларусі. Да гэтага часу т-ва выпусліла II том свайго працы аб даследаванні сельскіх гаспадаркі, зораз друкунца III том, дзе будзе змешчана поўнае апісанне Горациага раёну ў боку яго прыроды гаспадаркі і быту.

Праца вайсковай камісіі.

Да гэтага часу вайсковыя камісіі ІБК перакладала беларускую мову ў вайсковых статутах, рыхтуючы да друку топографіі; надрукаваны Хрестаматыя для чырвонаармейцаў, хутка выходзіць з друку 1-я частка чырвонаармейскай перакладнай хрестаматыі надруктована да друку пераклад часовага залогавага (гарнізоннага) статуту.

Склікаецца нарада па ўтварэнню ўсебеларускай асацыяцыі паштавой і лісіменінікай.

Нарада адбудзеца ў суботу, 27 сакавіка, а 7-й гадзіні ўзвечары у залі пасяджэнні Інстытуту Беларускай Культуры.

1. Уступнае слова аб арганізацыі ўсебеларускай асацыяцыі — ІЧШКА ГАРТНЫ.

2. Інформацыя аб літаратурных арганізацыях

Украінскай ССР — АЛЕСЬ СЯНКЕВІЧ.

3. Выбары арганізацыйнага бюро.

Запрашаючы ўсе тав., незалежна ад таго, ці уважаючы ліны ў літабідманіі Беларусі, ці не, а таксама гісторыкі літаратуры і публіцыстыя.

ІНІЦЫЯТУВАЮЩАЕ БЮРО.

„Выбух“.

(Кіно «Культура»).

Данбас у часы імперыялістичнай вайны. У глыбокіх шахтах цяжка працуць шахтёры. Малейшая несплюшэнне начальству — і марш па фронце. Рабочыя працуць па аварону, па «аварону» працуць таксама і тоўстапузы акіянінеры, якія сплюшкуюць на вайне.

На фоне гэтага даеща інтрыга: інженер звязаўшыся з афганскім рабочага, п'яных старых, які згадвае жонку афганскага рабочага; п'яных старых, які згадвае шахтёўскімі лампамі, па просьбе інженера хоча заўбіц рабочага... бунтаўшчыкамі.

У шахтах па вісе інженера выклікаецца выбух. Вінайдца загадае зачыніць шахту, каб, ён аднаго боку, там пазаўсёдзі засталіся яго ворагі — рабочыя, якія ведаюць аб яго злачынствах, а з другога — каб занадворку не пастануў у шахты воздух — тады пажар сам спыніцца.

Рабочыя на версе бунтуюцца, хочаць выратаваць сваіх таварышаў. Ня пушчаюць. Паліцыя. Рабочыя біюцца з паліцыяй. Справу вырашыў конны вайсковы атрад. Рабочыя перабіты, заарыштаваны.

Сюжэт гэтай фільму распрацаваў вельмі слаба. Ён паказвае на ўзлоўніве гладача ў праўдзівасці здарэнняў, паданыя не мастанка, а агітальгіна.

Аднак, нападаючы асобымі момантамі, цікава зроблены і захапляючы гладача. Асноўны недахват карыстны — перасыльванне ў выйлічыні суговорасці адміністрацыі да рабочых.

«Выбух» мае і вялікі вартасці. Нельга без запіску наўчанасці глядзіць на мноўні жыцця шахтёўраў па праце ў шахтах. Фільм дае пімат каптоўнага і новага для нашага гладача.

A.

Здарэні.

— Паселісці дворнік Невяроўскі з дому № 12-9 па Камсамольскай вул. Паставы міністэрства т. Роса заўважыў самагубства і перасек вяроўку. Праз некалькі хвілі Невяроўскі адхілі.

— Па падзарэнні ў падпale затрымана грачка М. Абрамовіч. Апошніе падзарэнні ў тым, што падпale сівіраў грачка в. Латва, Шклоўскага Р., чым зрабіла страты на 1500 р.

— Прывакзачні Хонаўскага кааператыву (Магілёўшчына) Кавалёў заявіў, што вышайшым 9 сакавіка з квазіправитвай на спехаванне, ён забіўся зачыніць краму. У гэты час было зроблена пакражма. Крым. Віншук дазваляем устанавіў, што нікія пакражмы ня было, што Кавалёў зрабіў заяву, каб сірцы распрачаныя сродкі.

— У газэце «Сав. Бел.» пісалася аб тым, што ў м. Краснапольле (Полацкіна) згарэў будынак РВК. Даўнічнам высыветлена, што пажар выхінуў па той прычыне, што дзеявод вайсковага стала Усвейскім спаў у будынку п'яны і перакінуў лампу.

Судовая хроніка.

Замежная спрэчка.

Забіў свайго дзядзьку Вінусія Ліцскага Тодар Ліцскі. Узвес час спрэчаліся яны з-за сенажакі.

Бабруйскі акр. суд прыгаварыў Тодара Ліцскага на год зняўданія.

Проець паправіць.

У заметцы «Прыват» па справе Бакуна і Гарпко-ва», якая была надрукавана ў 58 нумары газеты, маёнтакі памілкі ў прызвішчах засуджаных замест Шашко павінна быць Шашко, Тарашкевіч-Караткевіч, Сакасенка-Сакацінка Ліцкі-Ліцскі і замест Дудаля павінна быць Дудаль.

A.

Апавядчэні.

— Усе новабранцы члены і кандыдаты Менскага Гарадзінога Савету павінны зьявіцца ў Гарэзвет (Плац Волі, д. № 4, 2-гі паверх, паной № 5) ДЛЯ АТРЫМАННЯ ЧАСОВЫХ ЧЛЕНСКИХ БІЛЕТАў.

Білеты выдаюцца з 21-III—27 г. ад 6 да 9 гадз. вечара.

— Сёння, 24 сакавіка, а 6 гадз. увечары ў паміжнікі акружку КПБ адбудзенія арганізата, на якую запрашаючы ўсе сібры нарады, усе пахоркі, сакратары дохічес КПБ (чыгу МВБ і сакратары ячэек КПБ, дзе маюцца пахоркі).

Нука ўсіх памяшаных таварышаў абавязкова.

Меняйругном КПБ.

Цэнтр. Дом Альбеты.

— Чацьвер, 24 сакавіка, у 8 гадз. веч. лекцыя праф. Выдрына на тэму: «Гігіена шлюбу».

8 гадз. веч.—пасяджэнне масавай камісіі.

Папраўка.

У змешчаным ва ўчарашнікі нумары фельетоне «Намеснік начальніка Шатуркі» сказана: інженер пашоў і затрымаўся ў націяліярках СНК; павінна быць: «затрымаўся ў канцэлярыях ВСНГ».

Паштовая скрынка.

Наставнік Я. П. У адказ на ваш артыкул «Наставніцкая крэуда» стыпэндыйная камісія паведамляе, што вапак дачко не вызначылі стипэндыі за адсутніцтво сродкаў. Адмозеса па гэтай жа прычыне многім, якія маюцца сродкі, студэнтам.

Усім дапішыкамі старонкі „Жыцьця і праца асьветніка“ і „Палітасвета на вёсцы“ — матарыялізованыя-справавадчыкі зъмешчаны друкавацца на будучыні.

З сёньшнім нумарам газеты падпішчыкам рассылаецца часопісъ „МАЛАДНЯК“ за сакавік месец.

Адказны рэдактар М. КУДЗЕЛЬКА.

ПРЫМАЕЦЦА ПАДПІСКА

— НА ГАЗЭТУ —

„САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ“

на КРАСАВІКІ м-ц і да канца году.

ПАДПІСНАЯ ЦАНА:

На 1 месяц — 70 к. На 6 мес. — 4 р.
 2 1 р. 40 3 2 р.

За дадатковы 40 кап. у месец падпішчык можа атрымаць часопісъ «Маладняк» — книжку ў 6 друкаваных аркушах (100 стар.), якія дадаецца, не платяцца дадатка, да газеты.

Газета «Савецкая Беларусь» разам з часопісом «Маладняк»

1 руб. 10 кап. у месец.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА: у Менску — у кінторы газеты — рог вуліці, Ленінскай і К. Маркса, у правінці — у падпішчыкамі кінторы і ўсімі паштово-тэлеграфнымі аддзленіямі і адда. Беларускага Дзяржавнага Выдавенства.

У суботу, 26-III, у кіно „Культура“ а 7-й гадз. вечара

АДБУДЗЕЦЦА

1-е пасяджэнне пленуму Менскага Гарадзінога Савету

НОВАГА XI СКЛІКАННЯ

ПАРАДАК ДНЯ:

- Справавадчыца Менскай Гарадзінога Выбарчай Камісіі.
- Выбары Старшины Менскага Гарадзінога Савету.
- Выбары Прэзідіума Менскага Гарадзінога Савету.
- Выбары Мандатнай Камісіі.
- Выбары дэлегатаў на Акруговы Звезд Саветаў.
- Выбары дэлегатаў на Акруговы Звезд Саветаў.
- Выбары дэлегатаў на Усесоюзны Звезд Саветаў.
- Аб утварэнні сакій Гарсавету.

На пасяджэнні запрашаючы члены і кандыдаты гарсавету старога (X) скліканія — прадстаўнікі рабочых арганізацыяў і вайсковых часцей.

Уваход для членоў і кандыдатаў гарсавету новага (XI) і старога (X) скліканія — па членскіх білетах. Рабочыя арганізацыі і вайсковые часцім на права ўваходу на пасяджэнне пленуму гарсавету будуть высланы білеты.

Старшыня Менскай Гарадзінога Выбарчай Камісіі РАБІНОВІЧ.

Чацьвер, 24 сакавіка.

I. „Вальпургіева ноч“

з оперы «Фауст», муз. Ш. Гуно.

II. „Палавецкі стан“

з оперы «Кізіз Ішар», муз. А. Барадзіна.

III. Эксцэнтрычныя танцы.

Пачатак а 8 з пал. гадз. веч.

Яўрэйскі
Дзяржаўны
Тэатр.

Пятніца, 25 сакавіка.

„Шэйлок“.

Кіно «Чырвоная Зорка».

Морскій ястреб.

Гістарычны кіно-роман у 9 частках.

Кіно „Праletary“.